

## **Слонімскі шлем (датаванне і паходжанне)**

Шлем быў важным элементам сярэднявечнага ўзбраення і неад'емнай час-ткай рыцарской сімволікі. Вельмі часта шлем быў яшчэ і вырабам, у якім увасабляліся не толькі ваенна-тэхнічныя традыцыі, але і стылістычныя мастацкія асаблівасці эпохі і рэгіёну. Разам з тым, да нас дайшлі толькі адзінкавыя баявыя нагалоўі раннесярэднявечнага часу. Знаходка кожнага новага старажытнарускага шлему з'яўляецца важнай падзеяй у зброязнаўстве.

У свяtle гэтага варты спыніць увагу на шлеме са Слоніма<sup>1</sup>, які быў знайдзены ў 1968 г. (мал. 2:1-2)<sup>2</sup>. Унікальнасць яго формы была заўважана вельмі хутка. Я.Г.Звяруга адзначаў падабенства формы слонімскага нагалоўя з адным з літоўскіх шлемаў (таксама адзіным у сваім родзе)<sup>3</sup>. Ф.Д.Гурэвіч таксама згадала пра гэтае падабенства, але, улічваючы ўнікальнасць абодвух прадметаў, лічыла іх зробленымі ў трэцім месецы, а менавіта ў Скандинавії<sup>4</sup>. Далей за ўсіх у пошуках аналогіяў слонімскаму шлему пайшоў Ю.Ю.Пяцроў. Ён бачыць у гэтым экземпляры “недастаючае звязо” у эвалюцыі ад баявых нагалоўяў з паўмаскамі эпохі вікінгаў (шлем з Г’ёрмундбю ў Нарвегіі) да старажытнарускіх купалападобных шлемаў з паўмаскамі (тып IV пав. А.М.Кірпічнікава). Зыходзячы з гэтага, ён пррапаноўвае адмысловую схему развіцця шлемаў з паўмаскамі на Русі, у якой нагалоўе са Слоніма займае ключавую пазіцыю (мал. 3:1). Пры гэтым Ю.Ю.Пяцроў датуе слонімскі экземпляр 11 - пач. 12 ст. (са спасылкай на Я.Г.Звяругу)<sup>5</sup>.

Для высвятlenня датавання і паходжання разглядаемага баявога нагалоўя варты перш-наперш звярнуцца да аналізу яго формы і стратыграфічнага датавання. Я.Г.Звяруга наступным чынам апісвае абставіны знаходкі шлема і яго выгляд: “Шлем быў знайдзены ў непасрэднай блізкасці ад насыпу вала. Шлем быў перакулены ніжній часткай даверху, і першапачаткова можна было меркаваць, што гэта нейкая металічная пасудзіна. Наноснік ляжаў асона ў 15-20 см на заход ад


<sup>1</sup> Приношу шчырную падзяку Ю.М.Бохану і У.І.Кулакову за карысныя парады, зробленыя заўвагі і дапамогу, аказаную пры падрыхтоўцы артыкула.

<sup>2</sup> Зверуго Я.Г. Археологические работы в Слониме // Беларускія старажытнасці. Мінск, 1972. С. 173.



<sup>3</sup> Таксама. С. 173; Зверуго Я.Г. Верхнее Понеманье в IX-XIII вв. Минск, 1989. С. 169.

<sup>4</sup> Гуревіч Ф.Д. Внешние связи древнерусских городов Понеманья // Краткие сообщения института археологии (КСИА). 1982. № 171. С. 44.

<sup>5</sup> Петров Ю.Ю. Древнерусские шлемы с полумасками // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. Т. II. Санкт-Петербург-Псков, 1997. С. 139, 142.




Мал. 1: 1 – шлем з Пасільньє, 2 – шлем з Дурбэ Дзіру, 3 – шлем з Павір вітэ–Гудай, 4 – шлем з Dollkeim—Каўрова, 5 – шлем са Слоніма



3

Мал. 2: 1—2 – шлем са Слоніма, 3 – мініяцюра «Rolandslied des Pfaffen Konrad» 1170 года



Мал. 3: 1 – схема развіцця шлемаў з паўмаскамі паводле Ю.Ю. Пятрова, 2 – шлем з Г’єрмундбю, 3 – шлем з Каўнаскага дзяржаўнага гістарычнага музея

шлема. Унутры шлема ляжалідвя кавалкі скуры (абодва яны былі складзены ўдвая). Верхняя частка шлема зроблена з адной жалезнай пласціны. Ніжняя, змацаваная з верхнай з дапамогай заклёпак, складаецца з чатырох пласцін. Ніжэй ідуць два пласцінка выя абручы, якія паміж сабой і з ніжнай часткай шлема змацаваны таксама заклёпкамі. У ніжнім абручы маюцца адтуліны для падвешвання барміцы. Дыяметр шлема – 32 см, вышыня – 17 см”<sup>6</sup>.

Зараз шлем са Слоніма знаходзіцца на экспазіцыі Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі. Але паўмаска і два ніжнія абручы адсутнічаюць. Высветлісь, калі і як яны зніклі, я не здолеў. Агляд шлема дазваляе дапоўніць апісанне Я.Г.Звяругі. Звон складаецца з верхнай пласціны і чатырох бакавых (без ніжніх абручоў) звон мае амаль паўсферычную, а не яйкападобную форму). Дзве бакавыя пласціны перакрываюць дзве другія, па шырыні ўсе яны прыкладна адноўлявыя. Таўшчыня метала каля 1,5 мм. Без ніжніх абручоў вышыня шлема складае 14 см, а дыяметр звона – 20,7 см. Па ніжнім краі звону, практична па ўсім перыметры, маецца шэраг адтулінаў. Усяго іх 34 (было, напэўна, больш, бо частка знішчана карозіяй). Ніжэй іх размяшчаюцца 7-8 адтулінаў большага дыяметру, якія, верагодна, прызначаліся для мацавання абручоў. Сляды абручоў прасочваюцца на вонкавым баку звона (?). Яны перакрываюць шэраг драбнейшых адтулінаў (?).

Выклікае цікаўсць наяўнасць шэрагу маленкіх адтулінаў, якія маглі быць прыстасаваныя для мацавання барміцы. Улічваючы тое, што на ніжнім абручы меліся адтуліны для барміцы, можна было б зрабіць выснову пра пераробку шлема. Але супраць такой інтэрпрэтацыі сведчыць тое, што барміца ў шлемаў з складным звонам звычайна мацавалася да пласціны ці абруча, мацаваўшага звон знізу. Варта ўвагі і тое, што адтуліны на звоне знаходзяцца на адлегласці 12-14 мм ад яго краю, што патрабуе мацаванне барміцы кальчужнымі кольцамі не менш 16-17 мм дыяметрам, у той час, як на Русі выкарыстоўваліся кольцы дыяметрам 10-13 (да 16) мм<sup>7</sup>. Таму лічыць адтуліны на краі звона прызначанымі для мацавання барміцы не варта. Магчыма, яны прызначаліся для мацавання падшлемніка (“два кавалкі скуры, абодва складзены ўдвая”?). Але ўпэўнена адказаць на гэтае пытанне цяжка, бо адсутнічаюць ніжнія абручы.

Я.Г.Звяруга не датаваў шлем у сваім артыкуле. Мяркуючы па публікацыі, у перадмацерыковых слаях (дзе і было знайдзена нагалоўе) знаходак было мала, і сярод іх не вызначаліся прадметы з вузкім датаваннем. Г.І.Пех датаваў перадмацерыковыя слай Слоніма 11 ст.<sup>8</sup> У пазнейшых працах Я.Г.Звяруга выказваў меркаванне, што дакладная храналогія асобных слаяў у Слоніме на падставе існущых матэрыялаў немагчыма, бо бракуе вузкадатуемых рэчаў. Час узікнення

<sup>6</sup> Зверуго Я.Г. Археологические работы в Слониме. С. 273.

<sup>7</sup> Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Вып. 3. Доспех, комплекс боевых средств IX—XIII вв. // Сводархеологических источников (САИ). Вып. Е1–36. Ленинград, 1971. С. 13, 84.

<sup>8</sup> Зверуго Я.Г. Археологические работы в Слониме. С 254, 270, 272.

паселішча можа быць вызначаны ў адносна шырокіх межах канца 10 – 11 ст.<sup>9</sup> Дакладна канстатаўваць магчымы пакуль існаванне паселішча на слонімскім Замчышчы ў канцы 11 – пачатку 12 ст.<sup>10</sup> Як бачы�, дакладнага стратыграфічнага датавання шлем са Слоніма не мае. Датаванне Ю.Ю.Пятровым гэтага нагалоўя 11 – пачаткам 12 ст. застаецца гіпатэтычным.

Дык як жа інтэрпрэтаваць незвычайнную форму слонімскага шлема? Найперш, варта спыніцца на раней прыведзеных аналогіях. Я.Г.Звяруга і Ф.Д.Гурэвіч бачылі такую аналогію ў паўсферычным шлеме з Ковенскага дзяржаўнага гісторычнага музею (месца знаходкі невядома) (мал. 3:3)<sup>11</sup>. Але гэты экземпляр не можа датавацца больш-менш вузка. Шлем з Г’ёрмундбю таксама не можа быць прызнаны аналогіяй слонімскаму. Па-першае, яны маюць відавочныя адрозненні ў канструкцыі. Знаходка з Г’ёрмундбю адрозніваецца паўсферычнай формай звона і паўмаскай, якая мусіла прыкрываць верхнюю частку твару (мал. 3:2)<sup>12</sup>. Па-другое, шлем з Г’ёрмундбю датуецца 10 ст. і лічыцца зробленым у традыцыях вендэльскіх шлемаў, якая пасля Х ст. працягну не мела, бо ні ў 11, ні ў 12 ст. сведчан-ня ў існавання такіх нагалоўяў няма.

Слонімскішлем з’яўляецца складным баявым нагалоўем яйкападобнай формы з паўмаскай. Адсутнасць прамой сувязі паміж ім і экземплярамі з Г’ёрмундбю і Ковенскага музею прымушае шукаць іншыя аналогі. У святле гэтага варта звярнуць увагу на шэраг шлемаў з земляў балтгаў. Я маю на ўвазе шлемы з могільнікаў Dollkeim - Каўрова (Прусія), Дурбэ Дзіру, Пасільне (Латвія), Павірвітэ - Гудай (Літва). Тры апошнія шлемы былі аб’яднаныя В.Казаківічусам у адну группу. Пры гэтым была адзначана іх своеасаблівасць і адрозненне адусіх іншыхусходнен-еўрапейскіх шлемаў<sup>13</sup>. Звернемся да кароткага агляду знаходак.

Шлем з Пасільнэ па форме звона можа быць аднесены да стажковага (канічнага) нагалоўя<sup>14</sup> (мал. 1:1). Для нас ён цікавы не сваёй формай, а тым, што звон складаецца з чатырох бакавых пласцінаў, якія зверху змацаваныя крыжападобнай пласцінай (пласцінамі?), а знизу - абручом. Вельмі блізкі да яго па тэхналогіі вырабу шлем з Дурбэ Дзіру, які таксама мае звон стажковай формы, зроблены з пяці пласцін – чатырох бакавых і адной крыжападобнай, што змацоўвае іх зверху<sup>15</sup>.

<sup>9</sup> Зверуго Я.Г. Верхнее Понеманье в IX-XIII вв. Минск, 1989. С. 88.

<sup>10</sup> Зверуга Я.Г. Гарады Беларускага Панямоння // Археалогія Беларусі. Мінск, 2000. Т. 3. С. 317.

<sup>11</sup> Габрюнайте К. Локальные подражания раннесредневековых шлемов русского типа в Литве / / Acta Baltico-Slavica. Białyostok, 1965. Т. 2. С. 129.

<sup>12</sup> Grieg S. Gjermundbufunnet // Norske oldfunn. VIII. Oslo, 1947. Pl. 5, 6.

<sup>13</sup> Казаківічус В. Шлем из Павірвітэ-Гудай // Історія Русі-Украіни (історіко-археологічны збірник). Кіев, 1998. С. 134-135.

<sup>14</sup> Предварительный отчёт В.И.Сизова о поездке его с археологической целью летом 1895 г. в Курляндскую губернию// Археологические известия и заметки издаваемые Императорским Московским Археологическим Обществом. Москва, 1896. № 2-3. Рис. 5.

<sup>15</sup> Stepiņš P. Durbes kauja 1260g. 1967. Att. 11, 14.

Знізу шлем змацаваны абручом (мал. 1:2), які спераду мае своеасаблівы выступ (магымама выступ імітуе наноснік (?), але назваець яго ўласна наноснікам цяжка). Могільнік Дурбэ Дзіру звязваюць з наступствамі бітвы пры Дурбэ ў 1260 г.<sup>16</sup> Да гэтай жа групы варта аднесці і шлем з могільніка Павірвітэ-Гудай. Яго зvon таксама зроблены зкрыжападобнай верхняй і чатырохбакавых пласцін (мае сярэднюю паміж стажковай і паўсферычнай форму). Знізу зvon змацаваны абручом, які спераду пашыраецца і набывае форму трохвугольнага казырка. На макаўцы звона было бронзавае зкрыжападобнае ўпрыгажэнне (мал. 1:3)<sup>17</sup>. Усе тры апісаныя баявія нагалоўі не маюць, на жаль, вузкага датавання. Толькі шлем з Павірвітэ-Гудай быў датаваны В.Казакевичусам 11 ст., а ўся група, як можна зразумець, датавалася 11-12 ст.<sup>18</sup>

Значнае падабенства ў тэхналогіі вырабу прасочваеца паміж апісанымі шлемамі і асабліва экземплярам з Павірвітэ - Гудай і баявым нагалоўем з прусскага могільніка Dollkeim - Каўрова. Апошні мае зvon з чатырох бакавых частак, якія змацаваны чатырма вузкімі пласцінкамі і яшчэ адной вялікай пласцінай зверху. Знізу да звону прымацаваны абруч з “казырком”, зробленым з асобнага кавалку металу. Зверху шлем мае ўпрыгажэнне ў выглядзе невялікага шпіля на зкрыжападобнай аснове (мал. 1:4)<sup>19</sup>. Ад вышэй апісаных нагалоўяў экземпляр з Dollkeim - Каўрова адрозніваецца, у першую чаргу, яйкападобнай формай, тым, што састаўны зvon змацаваны не адной зкрыжападобнай, а адразу пяццю пласцінамі. Значна большыя памеры набывае “казырок”, зроблены асобна ад ніжняга абруча. Але, нягледзячы на гэтыя адрозненні, значнае падабенства са шлемам з Павірвітэ - Гудай і іншымі ўсё ж добра прасочваеца. Вялікая ўвага, нададзеная нагалоўю з Dollkeim - Каўрова, тлумачыцца тым, што яго можна лічыць бліжэйшай аналогіяй слонімскаму шлему па форме звону (яйкападобнага), зробленага з чатырох бакавых і верхніх пласцін, знізу змацаванага абручом. Два гэтыя нагалоўі адрозніваюцца толькі дэталямі і сістэмай аховы твару.

Такім чынам, выяўленыя падабенства слонімскага шлема са шлемам з Dollkeim - Каўрова дазваляе аднесці яго да групы баявых нагалоўяў несумненна балцкага паходжання. Але такая выснова можа быць зроблена толькі на падставе формы і канструкцыі звону без уліку наяўнасці паўмаскі. Гэтая дэталь слонімскага шлема патрабуе асобнага разгляду. Баявія нагалоўі з падобнымі паўмаскамі сустракаюцца ў Еўропе<sup>20</sup>, дзе іх прынята называць шлемамі з наноснікам з аховай твару (ангельская *nasal helmet with faceguard*, нямецкае *Nasalhelm, bombierter, mit*

<sup>16</sup> У.І.Кулакоў датуе гэты могільнік паводле інвентару каля 1050-1100 г. (ліст У.І.Кулакова ад 25 снежня 2000 г.).

<sup>17</sup> Казакевичус В. Шлем из Павиравите-Гудай... С. 129-135.

<sup>18</sup> Тамсама. С. 133-135.

<sup>19</sup> Финно-угры и балты в эпоху средневековья // Археология СССР. Москва, 1987. СХХХ:5.

<sup>20</sup> Выява шлема, вельмі падобнага на слонімскі, ёсць на мініяцюры “Цудоўных каментарыяў апакаліпсіса” з мадрыдскага археалагічнага музея (Петров Ю.Ю. Древнерусские шлемы с полумасками // Памятники древности. Концепции. Открытия. Версии. Т. II. С. 139).

Plattenvisier) (мал. 2:3)<sup>21</sup>. Такія нагалоўі з'явіліся, дзякуючы пастаянным пошукам шляхоў удасканалення аховы твару, якія мелі месца ў 12 ст. Пазней гэта прывяло да ўзінкнення “гаршковага шлему”<sup>22</sup>. Паўмаскі вельмі блізкі да слонімскай, можна бачыць на мініяцюры “Rolands lied des Pfaffen Konrad” 1170 г.<sup>23</sup> Таму паўмаску слонімскага шлема можна звязаць з цэнтральнаеўрапейскім (ці ўговуле еўрапейскім) ваенна-тэхнічнымі традыцыямі.

Паспрабуем падсумаваць. Аналіз формы і канструкцыі слонімскага шлема выяўляе, што ў ім спалучыліся балцкія (форма і канструкцыя звону) і еўрапейскія (паўмаска) ваенна-тэхнічныя традыцыі. Найўнасць паўмаскі дазваляе датаваць шлем, верагодна, не раней другой паловы 12 ст., а форма і канструкцыя звона прымушае вызначыць яго верхнюю храналагічную граніцу сярэдзінай (не пазней другой паловы) 13 ст. Спалучэнне еўрапейскіх і балцкіх традыцый у адным баявым нагалоўі падаецца вельмі цікавым у святле вызначэння тэндэнцый у эвалюцыі ваеннай тэхнікі Заходняй Русі.

## Мікалай Плавінскі

Малодшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі

*Асноўны кірунак даследавання:*

Гісторыя сярэднявечнай зброя (10-13ст.)

*Адрас:*Нацыянальны Музей гісторыі і культуры Беларусі

в. К.Маркса 12,

220050 Менск

E-mail: plavinsky\_arc@mail.ru

<sup>21</sup>Glossarium armorum. Arma defensiva (Tabulae, English edition, Deutsche Ausgabe). Graz, 1972. Ill. 34:2.

<sup>22</sup>Martin P. Armour and Wearpon. London, 1968. P. 33.

<sup>23</sup>Gravett C. German medieval armies 1000-1300 // Men-at-Arms series (MAA) 310. 1997. P. 10, above.